

итальянского *tromba*: русск. тромб, пол. *trąba*, чеш. *tromba*, с.-х. тромба, блгр. тромба, мак. тромба. В тех языках, где слово существует параллельно со *смерч*, употребление его более ограничено рамками метеорологической терминологии, в других языках оно общеупотребительно.

Итак, рассмотренные выше обозначения ветра характеризуют его по направлению: а) относительно сторон света; б) относительно различных географических объектов; в) относительно поверхности земли (круговое движение воздуха). В результате сравнительного анализа данных современных славянских языков выявляется следующий словарный состав этой группы наименований: 1) лексемы, образованные в эпоху существования праславянского языка и представленные во всех современных славянских языках (*\*vētrъ*, *\*vīxgъ*, *\*jugъ*, *\*sēverъ*); 2) лексемы с праславянскими корнями, образованные в период или после распада единого праязыка и оформленные поэтому по-разному в различных языках (блгр. горяк, словен. *dolník*, с.-х. кривац и др.); 3) лексемы, заимствованные из других языков, характерные для всех славянских языков (ит. *bora*, ит. *tromba*).

<sup>1</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу.— М., 1865.— Т. 1.— С. 46.

<sup>2</sup> Азимов Э. Г. Из сравнительной славянской лексикологии. Названия ветра и вихря // *Przegląd rusycystyczny*.— Lódź, 1985.— Rocznik VII.— Z. 3.— S. 162.

<sup>3</sup> Афанасьев А. Н. Указ. работа.— Т. 1.— С. 324.

<sup>4</sup> Дерягин В. Я. Откуда дует ветер // Русская речь.— М., 1967.— № 2.— С. 86.

<sup>5</sup> Порх Л. З. Словарь ветров.— Л., 1983.

<sup>6</sup> Skok Petar. *Etimologijski gjećnik hrvatskog ili srpskoga jezika*.— Zagreb, 1973.— Knjiga treća.— S. 589.

<sup>7</sup> Skok Petar. Указанный словарь.— Knjiga prva.— S. 784.

<sup>8</sup> Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. // Энциклопедия славянской филологии / Под ред. И. В. Ягича.— Петроград, 1915.— Выпуск 11, 1.— С. 142.

<sup>9</sup> Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева.— М., 1981.— Выпуск 8.— С. 192.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского.— М., 1968.— Т. 1.— Выпуск 3.— С. 112.

П. У. СЦЯЦКО

## ДА ПЫТАННЯ АБ БАЛТЫЙСКІМ ПАХОДЖАННІ НЕКАТОРЫХ БЕЛАРУСКІХ ПРОЗВІШЧАЎ

Лексіка балтыйскага паходжання, як вядома, займае пэўнае месца ў беларускай мове. Апошнім часам усё большую ўвагу даследчыкам прыцягвае праблема беларускай анамастычнай лексікі балтыйскага паходжання<sup>1</sup>. Нядаўна ў гэтай серыі апублікаваны два артыкулы даследчыка В. П. Рымшы пад агульнай назвай «Некаторыя беларускія прозвішчы балтыйскага паходжання»<sup>2</sup>, у іх аўтар аналізуе звыш 140 гнёзд беларускіх прозвішчаў, якія, на яго думку, маюць балтыйскае паходжанне.

Не адмаўляючы каштоўнасці названых прац В. П. Рымшы для высьвятлення праблемы балтыйскага субстрата ў беларускай антрапонімі і лічачы ў цэлым абрэгутаванымі палажэнні аўтара, разам з тым мы не можам поўнасцю пагадзіцца з некаторымі яго меркаваннямі адносна балтыйскага паходжання асобных беларускіх прозвішчаў. На нашу думку, некаторыя з такіх прозвішчаў трэба лічыць уласнабеларускімі або толькі паралельнымі да адпаведных балтыйскіх антрапонімаў.

Як вядома, для вызначэння крыніцы паходжання таго ці іншага слова, у тым ліку і прозвішча, вельмі важна прымаць пад увагу не толькі наяўнасць у суседніх, кантактуючых мовах адпаведных утваральных асноў, але і ступень актыўнасці дэрывацыйных фармантаў у кожнай

з гэтых моў і інш. Асаблівую каштоўнасць маюць тут даныя народна-дыялектнай мовы, дзе захоўваецца шмат даёніх словаўтаральных асноў і дэрывацыйных сродкаў, шматлікія пераносныя значэнні слоў, нярэдка страчаныя літаратурнай мовай. Менавіта выкарыстанне даных беларускай народна-дыялектнай мовы і дазваляе нам выказваць іншыя меркаванні, адрозныя ад тых, што маюцца ў артыкулах В. П. Рымшы адносна паходжання асобных беларускіх прозвішчаў, аднесеных да антрапонімаў балтыйскага паходжання. У прыватнасці гэта датычыць прозвішчаў Балбатун, Балейка, Барэка, Важэйка, Вярцейка, Доубар, Жылун, Жымайла, Караблюк, Корпік, Лавейка, Ламейка, Лапуць, Макаль, Макуха, Малуйла, Манюк, Менька, Мянчэнія, Мярко, Сакула, Страўя, Сейбітаў і іншых.

Да беларускага прозвішча *Балбатун* у артыкуле В. П. Рымшы не падаюцца балтыйскія антрапанімічныя адпаведнікі, а толькі паразнай ввеца яно (і іншыя вытворныя з гэтым коранем) з літоўскім апелятывам *balb-éli* 'балбатаць', *balb-ał-čolī*. 1. 'балбатаць'; 2. 'невыразна гаварыць', *balb-ał-i-nas* 'балбатун'. Гэта прозвішча, як і амаль усе астатнія ў названых артыкулах В. П. Рымшы, узяты з кнігі М. В. Бірылы «Беларуская антрапанімія». 2. Прозвішчы, утвораныя ад апелятываў» (Мн., 1969). Аднак аўтар гэтай кнігі не лічыць эты малогію прозвішча *Балбатун* нявысветленай (прозвішчы з няясным паходжаннем падаюцца ў ёй з зорачкай). І гэта зусім зразумела: яно ўзнікла шляхам семантычнай дэрывацыі ад апелятыва *балбатаць* — характеристыкі чалавека па яго схільнасці да дзеяння, названага ўтваральнym словам *балбатаць*. Дзеяслоў *балбатаць*, як справядліва сцвярджаюць беларускія этымологіі, гукапераймальнага паходжання, ён узнік з ранейшага \**балабатаць*; наяўнасць у літоўскай мове адпаведных форм дзеяслова і аддзеяслоўнага назоўніка — гэта толькі дакладныя паралелі<sup>3</sup>. Ад славянскай асноў *bъlb* — 'балбатаць' і ўзніклі ў беларускай мове ўсе прозвішчы гэтага гнязда, утвораныя з дапамогай вядомых у беларускай мове дэрывацыйных фармантаў: *Балб-ун*, *Балб-ун-оў*, *Балб-ека*. Адносна структуры апошняга антрапоніма варта зазначыць наступнае. Утварэнні з суфіксам *-ек-а* складаюць у народна-дыялектнай беларускай мове значную группу аддзеяслоўных дэрыватаў, якія абазначаюць асоб па іх схільнасці да адпаведнага дзеяння ці называюць чалавека па яго занятку: *манека* (ад *маніць*), *сварэка* (ад *сварыцца*), *хвалека* (*хваліцца*), *ляпека* (*ляпіць*), *лупека* (*лупіць*) і інш.<sup>4</sup> З дапамогай гэтага суфікса, трэба думаць, была ўтворана і мянушка *Барэка* (ад *бароць*, *бароцца*), якая потым замацавалася ў якасці прозвішча. Да таго ж, адпаведнага антрапоніма да прозвішча *Барэка* ў балтыйскіх мовах няма; таму адносіць гэта прозвішча да літоўскага апелятыва *bāg-łi* 'сварыцца', 'ляяць', на нашу думку, няма падстаў.

Беларускае прозвішча *Балейка* адносіцца В. П. Рымшам да літоўскага апелятыва *val-à* 'балота'. Аднак факты беларускіх гаворак даюць магчымасць бачыць і тут уласнае слова — семантычны дэрыват ад аддзеяслоўнага ўтварэння з суфіксам *-eik-a*: *балець* → *бал-еіка* 'той, каму часта што-небудзь баліць, хто скардзіцца на гэта' → антрапонім *Балейка*. Менавіта аб такім магчымым шляху ўтварэння апелятыва сведчаць шматлікія аддзеяслоўныя дэрываты, якія абазначаюць асоб па іх працэсуальнай прымене, схільнасці да адпаведнага дзеяння: *варажэйка* (ад *варажыць*), *пахвалейка* (пахвалацца), *тулейка* (туляцца), *шумейка* (шумець) і інш.<sup>5</sup> Улічваючы сказанае, можна меркаваць, што беларускія прозвішчы *Важэйка*, *Вярцейка*, *Лавейка*, *Ламейка*, *Лупейка* не балтыйскага паходжання, а ўласнабеларускія. Яны ўзніклі шляхам семантычнай дэрывацыі ад адпаведных апелятываў — назваў асоб па іх занятку, названым адпаведнікам ўтваральнім словамі: *Важэйка* ← ← *важэйка* 'той, хто важыць' ці 'той, хто возіць' (у балтыйскай антрапоніміі дакладнага адпаведніка няма, прозвішча звязваецца з літоўск. *važ-iúti* 'ехаць, ездзіць'), *Вярцейка* ← *варцейка* 'той, хто верціць («маніць»)', 'дзялак' (у балтыйскіх мовах такога антрапоніма таксама

няма), *Лавейка* ← *лавейка* 'той, хто ловіць', *Ламейка* ← *ламейка* 'той, хто (хутка) ломіць ці ломіцца' ('стамляецца'), *Лупейка* ← *лупейка* 'той, хто лупіць, дзярэ' (у тым ліку вялікую цану).

Для доказу балтыскага паходжання тых ці іншых беларускіх прозвіщаў В. П. Рымша нярэдка падае шматлікія значэнні базавага слова-апелятыва. Напрыклад, гняздо прозвіщаў *Лупейка*, *Лупіш*, *Лупян*, *Лупякоў* узводзіцца да літоўск. *lýpr-í* 1. (карн, скур) 'драць', (яйцо) 'лупіць'; (яблык, бульбіну) 'чысціць'; 2. 'біць'; 3. (дорага браць) 'лупіць' або *lýpr-a* 'губа'<sup>6</sup>. Аднак усе названыя значэнні мае адпаведная дзясловая аснова і ў беларускай мове. Акрамя таго, у гаворках беларускай мовы слова *лупіць* значыць яшчэ 'вырачаць' (вочы), а словам *лупейка* называюць зіркатага, з вылупленымі вачамі, чалавека. Да таго ж важна падкрэсліць, што ўтварэнні гэтага гнязда слоў з суфіксамі -ян (*Лупян*), -як-оў (*Лупякоў*) у балтыскай антрапанімі не засведчаны.

Суфікс -ук/-юк у беларускай антрапанімі мае значэнне маладой істоты, сына ці ўнука таго, хто названы ўтворальным словам<sup>7</sup>. З яго дапамогай і было ўтворана слова *каралюк* (ад *кароль*), якое потым стала прозвішчам. І тут ніяма ніякай падставы шукаць у ім балтыскага паходжанне. Такім жа неабгрунтаваным, на наш погляд, трэба лічыць сцвярджэнне В. П. Рымши аб тым, што беларускае прозвішча *Сейбітаў* мае складаную літоўскую аснову. Яно ўтворана ад *Сейбіт* і мае значэнне 'сын Сейбіта' (патранімічны суфікс -ай). Базавае ж слова *сейбіт* — гэта суфіксальнае ўтварэнне: *сейць* → *сяў-ба* (з чаргаваннем *j/y*) → *сейбіт*<sup>8</sup>.

Прозвішча *Жылун* узводзіцца да літоўск. *žil-as* 'сівы', праўда, у балтыскіх мовах такі антрапанімічны адпаведнік не зафіксаваны. На нашу думку, прозвішча *Жылун* магло ўзнікнуць ад дыялектнага апелятыва, утворанага ад дзеяслова *жылець* (паўночна-ўсходня гаворкі) 'шкадаваць' ці ад назоўніка *жыла*, якім называюць скупога чалавека: *жылець* → *жыл-ун*, *жыла* → *жылун*.

Беларускія прозвішчы тыпу *Макаль* (з суфіксам -аль) таксама больш верагодна разглядаць як уласныя семантычныя дэрываты ад апелятываў, якія абазначаюць асоб па занятку ці схільнасці да адпаведнага дзеяння; парашун. *каваль*, *стрыгаль*, *стругаль*, *пэцкаль*<sup>9</sup>. Такія слова ўтворальны тып назоўнікаў уласцівы і іншым славянскім мовам, напрыклад рускай: *коваль*, *макаль*, *строгаль*<sup>10</sup>.

Прозвішча *Доўбар* можна разглядаць як семантычны дэрыват ад апелятыва *доўбар* ('той, хто даубе, бяздоказна паўтарае адно і тое'), а не толькі бачыць у ім складаную балтыскую аснову.

Даволі пашыраны ў беларускай народна-дыялектнай мове аддзеяслоўнія субстантыўныя дэрываты на -ко (не пад націскам -ка). Яны абазначаюць асоб паводле уласцівага ім дзеяння: *хвалько* (хвалицца), *лайко* (ляйца), *лазъко* (лазіць), *хадзъко* і *прыходзъка* (хадзіць, прыходзіць), *хацъко* (хацець)<sup>11</sup>. Такія назвы-мянушкі пазней замацаваліся ў якасці прозвішчаў. У сувязі з гэтым выклікае сумненне залічэнне да антрапонімаў балтыскага паходжання беларускіх прозвішчаў *Лінко*, *Мярко*, *Менька* і пад. Яны хутчэй за ўсё ўзніклі семантычным спосабам ад адпаведных мянушак, вядомых у беларускай народнай мове: *лінко* 'уцякач' (ад *лінцу* 'хутка знікнуць, уцячы' — в. Грабава Гродз. вobl.) або ад *ліняць* (пра чалавека з вяснушкамі на твары), *мярко* 'той, хто мерае (надта дакладна)', *мянько* 'той, хто мяняе (вельмі часта)'.

Беларускае прозвішча *Сакула* ў артыкуле В. П. Рымши звязваецца з дзеясловам літоўск. мовы *sak-úti* 'гаварыць, казаць, вымаўляць'. На нашу думку, тут можна бачыць мянушку чалавека, які «сакаў» — вымаўляў канцавую частку зваротнага дзеяслова як [са] (мы́́са, нае́са). Такім чынам, *сакула* — гэта той, хто сакаў (інакш *сакун*). Утварэнні з гэтым суфіксам (-ул-а) вядомы ў беларускай народнай мове: *маўчула* (маўчаць), *равула* (раўці, равець)<sup>12</sup>. Мянушкі ж часта даюцца чалавеку на аснове дэфектнага вымаўлення ім тых ці іншых слоў. Напрыклад, на Зэльвеншчыне (в. Грабава) у якасці мянушак выкарыстоўваецца незвычайнае (дэфектнае) вымаўленне чалавекам таго ці

іншага імя ці апелятыва: *Васіўко* — так называють того, хто такім чынам вымаўляе імя Васілько, *Валэдзік* — хто так вымаўляе імя Валодзік, *Фолька* — хто так вымаўляе імя Волька і інш.<sup>13</sup> Думаецца, ёсць падставы бачыць менавіта такі шлях узнікнення прозвіща *Страўя*, *Лапуць* (ад мянушкі тых, хто так вымаўляў слова *страва*, *лапаць*).

Прозвішчы тыпу *Малуйла* маглі ўзнікнуць ад мянушак-пераатываў: *малы* → *малуйла*; *параўн.* *хам* → *хамуйла*.

Выказаныя тут меркаванні, безумоўна, не прэтэндуюць на канчатковое вырашэнне пастаўленай праблемы, а паказваюць на адзін з магчымых шляхоў узнікнення беларускіх прозвішчаў на ўласнай аснове.

<sup>1</sup> Гл.: Бірыла М. В., Ванагас А. П. Літоўскія элементы ў беларускай анастыйцы. — Мінск, 1968; Рымша В. П. Беларускія антрапонімы балтыйскага паходжання // Беларуская лінгвістыка. — Мінск, 1974. — Вып. 6.

<sup>2</sup> Гл.: Беларуская лінгвістыка. — Мінск, 1979. — Вып. 16; Беларуская лінгвістыка. — Мінск, 1984. — Вып. 25.

<sup>3</sup> Гл.: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. — Мінск, 1978. — Т. 1. — С. 290.

<sup>4</sup> Гл.: Сцяцко П. У. Беларускае народнае словаўтварэнне: Афіксальная назоўнікі. — Мінск, 1977. — С. 37.

<sup>5</sup> Там жа. — С. 37, 38.

<sup>6</sup> Гл.: Беларуская лінгвістыка. — Вып. 16. — С. 40.

<sup>7</sup> Гл.: Бірыла М. В. Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў. — Мінск, 1963. — С. 39.

<sup>8</sup> Гл.: Беларуская грамматыка. — Мінск, 1985. — Т. 1. — С. 233.

<sup>9</sup> Там жа. — С. 226.

<sup>10</sup> Гл.: Русская грамматика. — М., 1980. — Т. 1. — С. 147.

<sup>11</sup> Гл.: Сцяцко П. У. Беларускае народнае словаўтварэнне. — С. 46—47.

<sup>12</sup> Там жа. — С. 42.

<sup>13</sup> Гл.: Сцяцко П. У. Уласныя асабовыя імёны, іх варыянты і ўжыванне ў народнай мове // З жыцця роднага слова. — Мінск, 1968. — С. 109.

Н. И. МОРОЗ

## О СПОСОБНОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ К РАСШИРЕНИЮ ОБЪЕМОВ ЯЗЫКОВЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА УРОВНЕ РЕЧИ

При межъязыковом сопоставлении лексики двух или нескольких близкородственных языков несомненна плодотворность полевого подхода, при котором возможно выявление лексико-семантических полей (ЛСП), находящихся между собой в отношениях системной взаимосвязи. Представляется продуктивным обращение к ЛСП и на речевом уровне при анализе речевых новообразований, в данном случае окказиональных лексем.

Окказиональная лексема (ОЛ) представляет собой экспрессивную, эмоционально насыщенную единицу, благодаря чему коннотативный аспект содержания (КАС) превалирует в ней над денотативным аспектом содержания (ДАС).

Для формирования ЛСП окказиональной лексики необходимо определение денотативного аспекта содержания ОЛ, которое зависит от грамматической структуры самой единицы, ее лексической сочетаемости, коннотативного аспекта содержания, контекста. Без учета этих составляющих невозможно включение данной ОЛ в лексико-семантическое поле.

При исследовании такой лексики приемлем семасиологический подход (в отличие от семасиологического и ономасиологического подходов, свойственных исследованиям канонизированных лексических единиц), на котором и построено предлагаемое исследование, проводимое на материале поэтического языка избранных произведений А. Вознесенского<sup>1</sup> и перевода их на белорусский язык Г. Бородулиным<sup>2</sup>.